

проза

проза

---

## Галіна Каржанеўская



...нічога вечнага

не бывае...

---

## Кватарант

*Апавяданьне*

Ён пераязджай на чарговую кватэру. З кватэрамі катасрафічна не шанцавала. Заценены дамок прыватнага сектару мняўся на хрушчоўку ля вакзала, тая – з няўмольнасцю зъмены пораў году – на пакой у далекаватым “спальнym” раёне. З аднаго канца гораду даводзілася перакідвацца ў другі, і съвет быў відзён то з ніжніх паверхаў, то з самай верхатуры. І ня тое каб гаспадыні трапляліся спрэс ведзьмы, – не. Кожны раз неяк дзіўным чынам псоваліся адносіны, акалічнасці бралі ў сваё шчыльнае кола, і не пасьпяваў ён абжышца, парас-соўваць кнігі ды знайсьці месца для гітары, як на табе – новы пераезд (якому звычайна папярэднічаюць пошуку), найманыне “Рафіка” ці яшчэ якога транспартнага сродку, перавозка драбязы ў сумках і пакетах, прывыканье да чарговай гаспадыні...

Гэтым разам машына знайшлася без проблемаў. Верны сябра і зямляк, нязменны памочнік у ягоных блуканьнях па сталіцы, цярпліва зносіў цяжкія звязкі ды, мабыць, сам сабе ціха кляў гэтую непад'ёмную кніжную мудрасць. А літаратуры было шмат. Айчынная і замежная, даведачная і мастацкая, съпецыяльная і “дзеля душы”. Усё гэта ён чытаў і перачытваў, звычайна робячы алоўкам ці ручкай пазнакі на палях.

Усе пажыткі, аднак, у салон ня ўлезылі. Неяк за апошнія гады сабралася і адзеньня, асабліва камізэлек і штаноў. Камізэлькі то вязала, то купляла маці, штаны служылі да непрыстойнасці доўга – якраз таму, што іх было з паўдзясятка. Некаторыя захаваліся з самай школы, але выкідваць іх альбо звозіць у вёску чамусьці не хацелася.

Новы пакой выходзіў вокнамі на паўночны заход, за шыбамі расло і буяла штосьці разглістае. Прыглядвацца не было калі, яго чакала раскладка, парадкаваньне рэчаў. Гэта было звыклым, разъмераным рытуалам, які патрабаваў цярпення і акуратнасці. Калі разабраўся з пасыцельнай бялізнай, з касыцюмамі і кашулямі, дастаў і павесіў на куце абразок Божай Маці. Добра, што ён не забыўся яго на старым месцы жыхарства. Гэта таксама падобна было на рытуал – абавязкова забываць абразок на съянне ці падваконьні, а потым вяртацца па яго, каб пасяліць на новым месцы.

Божая Маці ўжо глядзела са съянны, прымацаваная клейкай стужкай, у шуфлядцы стала пасяліцца кубкі і кіпяцільнік, пад ложкам разъмісьціўся архіў – выразкі ды выпіскі, настольную лямпу прыцяніла тонкая сурвэтка, прывезеная з дому і вышытая матчынай рукой.

Я н а, прыходзячы, заўжды любавалася гэтай сурвэткай, прыгляддалася да ўзору, кранала кужэльную бель палатна. Звыкла акідвалася паглядам абразок на съянне ды высокія стосы кніжак, у адну з іх спрабавала ўчытацца – гартала старонкі, праглядвалася разъдзелы. Ён не любіў гэтых незапланаваных адхіленняў, успрымаў ледзьве не як абразу сабе і паспяхова іх перапыняў – пяшчотным або чэпкім абдымкам (у залежнасці ад настрою і працягласці расстання.)

Я е нячастыя прыходы сагравалі і адамашнівалі непаглядныя часовыя прытулкі. Наведваньні маглі б быць і часыцейшымі, калі б ня пэўныя жыцьцёвія абставіны і не фізічная прысутнасць гаспадыняў за дзівярамі: тыя размаўлялі, гримелі посудам, шоргалі венікам, проста тупалі, і зьяўлялася адчуваньне, што яны дэмантратыўна робяць як мага болей шуму. Ня то ў знак пратэсту, ня то, каб проста не прыслухаўца да іхнія сумеснасці. А што тут было слухаць? Яны і так цішэй вады, ніжэй травы (ці наадварот?). Як дзівзе съплеценыя ад кораня да вяршыні лазы, што замерлі ў любасці і толькі зредзь часу пагладж-ваюць адзін аднаго рукамі-галінамі...

Каторая ж гэта па ліку кватэра? На аўтобусе да яго ездзіла, на метро, на трамайбусах з перасадкай. І вось новы пераезд, зноў давядзеца прывыкаць да съценаў, да новага маршруту і самае

галоўнае – да гаспадыні. Як ты ні прасылізвай у цесны пакойчык, а трапляцца на вочы ўсё адно даводзілася.

Адна з гаспадыняў была невылечна хворай. Рэдкая хвароба скуры спачварыла цётцы амаль увесь твар, той быў як сьвежаабпалены: зморшчаны, страшны... Ён стараўся перш не глядзець на яе (больш з далікатнасці, чымся ад міжвольнай агіды), а потым звыкся. Увогуле яны паладзілі. Ён, як заўсёды, стараўся дагадзіць, сказаць штосьці прыемнае, а пасыля знайшоў адчувальную кропку – прагу спагады – і ўжо націскаў на яе не перастаючы. “Трымайцеся, цёця Віля”, – казаў ён важка і са значэннем. Як быццам яму аднаму вядомы сакрэт чалавечай трывушчасці, і толькі з гэтай жанчынай ён лічыць патрэбным – з пашаны і ўдзячнасці – сваім сакрэтам падзяліцца.

Цёця Віля лёгка “купілася” на ўвагу і чым магла спрыяла кватаранту ў яго будзённых патрэбах. Ён сапраўды быў паважлівы, мяккі, як воск, бо падсвядома хацеў, каб да яго “добра ставіліся”, і непрыкметна сам прыкіпаў да чалавека. Ужо як бы і любіў. Адкрываючы брамку ў двор, настройваўся “на хвалю” і наперад прадумваў, што скажа гаспадыні.

Так бы і цягнулася іх ідyllія, каб не гаспадар, бо цёця Віля не была ні векавухай, ні разъвядзёнкай, а, як і ўсе, мела мужа (захварэла пазней, пасыля замужжа). Той часцяком прыходзіў пад мухай, а перапішы лез біцца. Работу меў досьць экзатычную – пры паходжальным бюро, тое-сёе перападала і звыш зарплаты, так што піць можна было колькі душа пажадае. Што ён і рабіў.

Гаспадар напачатку таксама кантактаваў з маладым кватарантам – загаворваў, выкладваў свае погляды на сьвет і бл...ае жыцьцё. Той згаджаўся, своечасова падаваў рэплікі, але перастараўся, мабыць, з падладжваньнем, а, можа, дзядзька проста не шанаваў такога гатунку мужчынаў. Адным словам, стары пачаў прыглядвацца, западозрыў няшчырасць, а калі пачуў, да таго ж, сакраментальнае “Трымайцеся, цёця Віля”, то ўзыненавідзеў кватаранта ўсёй душой. Злаваў яго ня столькі сам па сабе рахманы і хітраваты хлопец, колькі дурная жонка, якая звычайную лісьлівасць прымала за чыстую манету і гатовая была прадаць душу нячысціку за спагадліве слова.

“Заб’ю!” – хрыпей ён, хапаючыся за што папала, гарэтная кабета кідалася з кухні ў пакой зачыняцца, а кватарант сцінаўся нутром ды халадзеў ад досьць непрыемнага пачуцьця, якое завецца звычайным страхам.

Доўга так, вядома, працягвацца не магло. Гаспадар ужо ня толькі да жонкі чапляўся, але і да хлапца, пры гэтым брыдка лаяўся. Аказалася, што стары, да ўсяго, банальна зараўнаваў. У душэўнай еднасці немаладой жонкі і чужога, “задужа вумнага” смаркача бачылася яму штосьці брыдкае, зьняважлівае для яго як для мужчыны. Яму здавалася, што яны ў змове, што разам супрацьстаяць яму, бы

клейкай павуцінай злучаныя паміж сабою, і ўсё часьцей, п'яны, ён узрываўся ды выплюхваў на іх сваю злосьць.

Непрыемныя акалічнасьці свайго бескватэрнага жыцьця ад я е да-водзілася хаваць. У тую пару яны яшчэ не сварыліся. Колькі месяцаў узаемнай згоды і лагоды, прывыканьня, абжываньня прасторы незнан-ёмай душы. Што ён павернуты да людзей толькі адным сваім, съветлым бокам і мае, як поўня, бок прыхаваны, заценены, яна зра-зумее намнога пазьней.

Ён і да я е звыкла прыўлашчваўся, але съцінаўся ад павучальнага тону, ад залішнай катэгарычнасьці, а яна ва ўсім дабівалася пэўнасьці і не цярпела расплывістасці фармулёвак – чаго б гаворка ні тычыла-ся. Шмат размаўлялі, знаходзілі процыму агульнага ў поглядах, блукалі па вуліцах і завулках гораду, мілаваліся (балазе, лета на двары). Нашто ім тая змрочная цесная кватэра? Чужое заўжды тоіць у сабе небяспеку.

Сварыцца яны пачалі пазьней. Сваркі былі зацяжныя, пакутлівыя, нейкія нялюдскія, як ёй падчас думалася. Жыць тады становілася немагчыма. Яны ня елі, цямнелі тварамі, блукалі як здані. Было адчу-ванье недахопу кіслароду, пераціснутай артэрыі ці пупавіны.

Асабліва жорсткі крызіс (такое найменыне атрымалі сваркі) адбыўся ўвосень, калі я н а яго сур'ёзна прыраўнавала. Не да дзяўчыны, не да маладзіцы-каляжанкі – да чарговай гаспадыні.

А ён жа думаў, што з новай кватэрай пашанцевала: уладкаваўся з дапамогай знаёмых і меў надзею раскашаваць у поўнай халасьцяцкай адзіноце. Так яму, ва ўсякім разе, паабязала “кватэрраздатчыца”. З вялікай сумкай яна перабралася да свайго даўняга сужыцеля, каб там пажыць (зарабляючы на здачы хаты), а мо і прыжыцца назаўсёды. Эксыперымент па сумесным пражываньні быў асуджаны на правал, і гэта неўзабаве адкрылася і самой кабеце, і яе “сябру жыцьця”, і бед-наму кватаранту.

Гаспадыня перш пазвоńвала, зредку наведвалася паліць хатнія кветкі, падмесці, што-небудзь спарадковаць. Ён думаў, што гэта часовая зьява, што абязанае – вызваліць кватэру цалкам – некалі збудзецца. Дзе там! Неяк вечарам яна вярнулася без настрою, пераначавала, і назаўтра, як быццам так і трэба, зноў вярнулася з працы дадому. Сноўдала па кухні, намазвала съмятанай твар, глядзела тэлевізар у пакоі кватаранта, загаворвала... Потым на тыдзень сыходзіла да кахранка, каб зноў вярнуцца.

Стан быў цалкам няпэўны. Прыводзіць сяброў (гэта значыць – я е) было нязручна, амаль немагчыма. Сама верагоднасьць, што ў любы момант могуць адчыніцца дзвёры, адбівала ўсялякую хэнць. Увесь час даводзілася прыстасоўвацца, хітрасцю ўдакладняць планы гаспадыні, па звычцы падабацца.

Прыемным быць пры жаданьні ён умей як ніхто. Рабіў удалыя кам-пліменты, распытваў пра здароўе і працу. Высветліў стаўленыне да

нацыянальнага пытаньня і неадкладна павялічыў ступень сваёй талерантнасці, бо гаспадыня аказалася не проста рускамоўнай гараджанкай, а этнічна рускай, прыезджай.

Сталася так, што амаль усе вечары яны праводзілі разам. Сужыцель неўзабаве западозрыў патаемныя амуры і спрабаваў скандаліць па тэлефоне. Гаспадыня ў сваіх гадах таварнага выгляду ня страціла, блізкая прысутнасць маладога мужчыны яе ўзбадзёрвала, надавала тонусу, а, можа, і хвалявала. На жаночы голас, што прасіў паклікаць на дрот кватаранта, адказвала нехаця, з доўгімі, незразумелымі паўзамі.

Паўтарылася тое самае: ён зноў адчуваў сябе залежным, звязаным па руках і нагах! Размовы рабіліся натужнымі, съмех вымучаным. Ён проста ня здольны быў пазіраць жанчыне ў очы! “Яна зацягвае, як вір”, – признаўся неяк ёй, і зрабіў недараўальнью памылку, бо вынікам сталі роспачныя сылёзы (ад боязі зрады і падману? ад жалю да сябе?).

Гаспадыня таксама жыла ў напружаныні, нервавалася, раздражнялася па дробязях – з-за непамытай міскі, сапсанага прасам стала, не туды павешанага ручніка… Усё было ня так, як ёй хацелася, а маладзён нібыта не разумеў, у чым справа, веры не даваў, ці што? Альбо сам сабе не жадаў прызнацца, што ня так сябе паводзіў, што сам вінаваты у такім небясьпечным павароце справаў?

Жыцьцё і ў гэтай кватэры загусла, як тавот, і ўрэшце стала невыносным. Трэба было адчальваць хоць куды, і як мага хутчэй. А тут якраз надарыўся зручны выпадак: сын гаспадыні, афіцэр, прыехаў з Маскаліі з водпуск, марудзіць невыпадала. Шлях да прыпынку ўжо здаваўся яму даўгім, дарога – гразкай з-за суседняй новабудоўлі, аўтобусы і тыя хадзілі радзей чым звычайна. Хацелася волі і палёгкі. “Хопіць з мяне”, – прамовіў у думках, прадчуваючы збавеніне ад спакусы і ўжо намаляваных карцінаў спусташэння. Толькі ці здолее ён на самай справе стаць свабодным – ад сваёй не зразумелай яму самому прыроды? Часамі ён па-жаночы шкадаваў сябе – адначасова мучыцель і ахвяра, міжвольны правакатар і падманшчык, ліпучая стужка для ўсіх даверлівых і падкіх на салодкае мух…

Вось тады і адбылася ў кахранкаў бурная сцэна, той невыносны для іх абрый энергетычнай сувязі, які дапамог яму ўрэшце вызваліцца і ад няўдалай кватэры, і ад пажадлівай матроны.

З цягам часу яны памірліся, але інцыдэнт стаў кропляй, што перапоўніла чашу: усё, што я ня ведала пра яго, што чула і бачыла на свае очы, раптам выбудавалася ў нейкае падабенства сістэмы, і загана любага, роднага ёй чалавека адкрылася ва ўсёй бессаромнай галізьне. Тумалася так: ён у чужым горадзе, між чужых людзей, без свайго кута, неўладкаваны – проста слабы, і менавіта слабасць вымушае яго шукаць падтрымкі ў людзей. У людзей, а не ў жанчын!

Дакладней, у жанчын як у людзей. А яны праста “западаюць” на ягоную маладосьць і мужчынскую прывабнасць. Усё лагічна!

Ды логіка логікай, а штосыці глыбіннае ў душы пратэставала і не давала мірыща з ягонай “ліпучасцю”. Хопіць таго, што ён прыкіпей да я е. Як можна яшчэ і да іншых?

Ён і на працы меў здольнасць лёгка парушаць субардынацыю з дыстанцыяй. Перакіненца словам-другім, зробіць дробную паслугу, гарбатай з булачкаю пачастуеца ў кабінечце, і тады нават раздабрэлая цётка-каляжанка непазъбежна разъмякае ў прысутнасці гэтага напалову мужчыны, напалову дзіцёнка.

Належала распачаць загане бязылітасную вайну. Лёгка сказаць! Супраціў пайшоў магутны. Загана засела глыбока ў падсьвядомасці і быць выцягнутай на божы съвет аніяк не жадала. Давесыці яму што-небудзь рацыяналъна (з таго, што тычылася ягоных патаемных хібаў) было ўвогуле цяжка. Ягоная плыткая істота жыла па нейкіх сваіх зако-нах – то ўзынімалася ў эмпірычныя высі, то загразала ў прыватнасцях, а я н а зноў і зноў пррабівалася праз цемрадзь ірацыяналънасці да ягонага розуму. Бо душа ягоная – я н а ведала гэта пэўна – адвечна належала ёй.

...Нічога вечнага не бывае, думала я н а, абшчапіўшы рукамі яго адданую, схіленую галаву. Побач адпачывала гітара, што ня раз дапамагала яму выказаць пачуцьці. Яго высокі, чысты галасок яшчэ трымцеў у пакоі. Над імі плаваў лёгкі прыцемак – натуральны, прыродны, бо штораў тут не павесілі, адно празрыстыя гардзіны. Панавала сцішанасць з адценнем самоты – звычайны іх настрой. Усё гнятлівае, што навалілася на іх і мучыла, некуды сышло. Яны былі разам. Чаго яшчэ жадаць? Хто можа ім перашкодзіць? Чы я неасцярожная душа асьмеліца ўшчаміца паміж імі, цесна злучанымі зараз, улагоджанымі, сагрэтымі пяшчотай і любасцю? І нашто думаць пра нейкую вечнасць, калі яны тут, цяпер і сёньня? А галоўнае, што тут (цяжка паверыць!) **не жыве гаспадыня...**

Вясна 2002.

